



Школьная планета

НЕ БУДЗЬ ЧУЖЫНЦАМ НА СВАЁЙ ПЛАНЕЦЕ!

№ 12

I чвэрць 2018/2019 навуч. года

Выданне ДУА "Сярэдняй школы № 2 горада Березіно" Мінскай вобласці

Фінансавая граматынасць



СПЕЦЫЯЛЬНЫ ПРАЕКТ

ФІНАНСАВАЯ АЗБУКА

УКЛАД (ДЭПАЗІТ) - гэта спосаб размяшчэння грашовых сродкаў у банках (і іншых падобных установах) для надзейнага захавання гэтых сродкаў і атрымання даходу ад сумы ўкладу.

КРЭДЫТ - гэта магчымасць набыць неабходныя рэчы ці паслугі хутчэй, аднак недобрасумленны крэдытор здольны толькі ўзмацніць фінансавыя праблемы пазычальніка і пазбавіць яго магчымасці атрымаць жаданы тавар. Таму варта ўважліва паставіцца да афармлення крэдыту.

КРЭДЫТНАЯ ГІСТОРЫЯ - гэта інфармацыя аб пазычальніку, якая характарызуе выкананне абавяза-цельстваў па вяртанні грошай, атрыманых у банка ў доўг.





ШТО ТАКОЕ УКЛАД?

КАМУ І ДЛЯ ЧАГО ЁН ПАТРЭБНЫ?

Укладам (дэпазітам) называецца спосаб размяшчэння грашовых сродкаў у банках для надзейнага захавання гэтых сродкаў і атрымання даходу ад сумы.

Уклад - гэта вынік пагаднення паміж уладальнікам грошай (укладчыкам) і іх захавальнікам (банкам).

Па такім пагадненні банк прымае дэпазіт і можа распараджацца ўкладзенымі сродкамі як уласнымі. За гэта ўладальнік ўкладу атрымлівае ад банка пэўную, загадзя абумоўленую плату. Уся сума дэпазіту застаецца ўласнасцю ўкладчыка і павінна быць вернутая альбо неадкладна, па жаданні кліента, або ў іншы тэрмін, пазначаны ў дагаворы. Прыцягнутыя ва ўклады сродкі банкі выкарыстоўваюць для камерцыйных аперацый, у тым ліку выдачы крэдытаў.

Сучасная сістэма банкаўскіх укладанняў заснавана на супадзенні двух матываў:

- ➡ імкнення ўкладчыкаў захоўваць сродкі ў бяспечным месцы і атрымліваць ад гэтага некаторы даход;
- ➡ жадання банкаў пускаяць у абарот чужыя сродкі і зарабляць на гэтым.

Вядома, што калісьці першыя банкі не плацілі адсоткаў, але бралі плату за захоўванне грошай. Пад уплывам канкурэнцыі, барацьбы за кліента сітуацыя змянілася. Цяпер прынцып налічэння адсоткаў той жа, што пры крэдытаванні.



ЯКІЯ БЫВАЮЦЬ УКЛАДЫ?

Спосаб класіфікацыі ўкладаў не мяняе іх сутнасці, але дапамагае ў пошуку аптымальнай прапановы. У залежнасці ад мэты вылучаюць уклады:

- ✓ кароткатэрміновыя і доўгатэрміновыя;
- ✓ у айчынай і замежнай валюце;
- ✓ з фіксаванай або зменлівай працэнтнай стаўкай;
- ✓ з абмежаваннямі па зняцці і папаўненні і без такіх абмежаванняў;
- ✓ для фізічных асоб, для арганізацый;
- ✓ для бізнэсу, для зберажэнняў, для разлікаў і інш.

ДЛЯ ЧАГО ЯШЧЭ ПАТРЭБНЫ ЎКЛАДЫ?

У "эканамічным кругавароце" ўклады можна разглядаць як крэдыты, выдадзеныя кліентам банку. Затым гэтыя ж грошы становяцца банкаўскімі крэдытамі іншым кліентам, прыходзяць у таварны абарот і гэтак далей.

У гэтым ланцужку ўклады набываюць шмат функцый, якія даюць пачатак іншым складаным паслядоўнасцям, эканамічным працэсам, якія, у сваю чаргу, заслугоўваюць асобнага разгляду.



ШТО ТАКОЕ КРЭДЫТНАЯ ГІСТОРЫЯ?



Усё часцей банкі пры разглядзе крэдытнай заяўкі вывучаюць крэдытную гісторыю пазычальніка. Перавагай валодаюць далёка не тыя, хто яшчэ не займаў грошы, а тыя, хто браў і своєчасова аддаваў грошы.

Крэдытная гісторыя - гэта інфармацыя аб пазычальніку, якая характарызуе выкананне абавязацельстваў па вяртанні грошай, атрыманых у банка ў доўг. Мэтай дакумента з'яўляецца стымуляванне людзей да добрасумленых адносінаў у пытаннях крэдытавання. Вы павінны ведаць, што калі аднойчы вы атрымалі грошы ў крэдыт, але не пагасілі яго - пра гэта даведаюцца ўсе наступныя крэдыторы.

З чаго складаецца?

Крэдытная гісторыя складаецца з трох частак:

- ❖ тытульнай часткі (пашпартныя дадзеныя);
- ❖ асноўнай часткі (месца рэгістрацыі і жыхарства, сума запазычанасці, тэрмін яе выплаты, звесткі аб змене крэдытнага дагавора, інфармацыя аб невыкананні абавязацельстваў, дадзеныя аб судовых разглядах, індывідуальны рэйтынг суб'екта крэдытнай гісторыі);
- ❖ дадатковай часткі.

Выгляд

Крэдытныя гісторыі ўмоўна дзеляцца на некалькі відаў:

"Нулявая" - азначае, што чалавек ні разу не афармляў крэдыт у банку.

"Станоўчая" - пазычальнік афармляў крэдыты - у поўным аб'ёме і ў тэрмін вяртаў доўг.

"Адмоўная" - у пазычальніка былі цяжкасці з вяртаннем крэдыту: пратэрміноўкі плацяжоў, налічаныя штрафы ці іншыя фінансавыя цяжкасці ў адносінах з банкам.

Варта адзначыць, што ў банкаў розная палітыка да крэдытных гісторый. Напрыклад, адсутнасць крэдытнай гісторыі кажа аб высокіх рызыках і ўспрымаецца як негатыўная рыса пазычальніка.

Пры іншых фактарах, крэдытная гісторыя можа ўплываць на працэнтную стаўку. Чым лепш крэдытнае мінулае, тым ніжэй кошт крэдыту пры новым звароце ў банк.





Ва ўстанове адукацыі прайшла рэспубліканская акцыя Белаграпрамбанка па фінансавай граматысці "Твае першыя фінансы". Супрацоўнік ААТ "Белаграпрамбанк" пазнаёміла навучэнцаў 5 класаў з правіламі ўліку даходаў і выдаткаў, распавяла як правільна распараджацца грашовымі сродкамі, як планаваць сваю будучыню, каб упэўнена адчуваць сябе ў жыцці.

Усе навучэнцы атрымалі ў падарунак ад ААТ "Белаграпрамбанк" кнігу пад назвай "Твае першыя фінансы". Кніга з'яўляецца часткай сацыяльнага праекта банка разам з рэгулярнымі ўрокамі па павышэнні фінансавай граматысці, якія праходзяць ва ўсіх абласцях рэспублікі.



**УВАГА!!! АЛІМПІЯДА!!!**

28 верасня 2018 года ў нашай установе адукацыі адбыўся **першы этап алімпіяды па фінансавай граматыцы** сярод навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. Праверыць свае веды і эрудыцыю ў галіне фінансаў сабраліся 11 навучэнцаў 9-11 класаў. Па выніках першага этапу алімпіяды **пераможцам стала Жукоўская Аліна, вучаніца 9 "Б" класа, II месца заняла Карповіч Анастасія, вучаніца 10 "А" класа, III месца падзялілі паміж сабой вучаніцы 9 "Б" класа Лапцёнак Марына і Радзевіч Руфіна.**



18 навучэнцаў устаноў адукацыі горада і раёна прынялі ўдзел у **2 туры алімпіяды па фінансавай граматыцы**. **Пераможцам** названа вучаніца 11 "Б" класа нашай установы адукацыі **Сярмяжка Лізавета** (кіраўнік Казачонак А. М.). Віншуем з рашучай перамогай і жадаем далейшых поспехаў!





1. Дашина бабушка увидела, что у нее в старом сундучке остались 500 000 белорусских рублей старого образца. Можно ли их обменять на банкноты нового образца?

- а) нет, уже нигде нельзя обменять
- б) можно, в банке
- в) можно, в магазине
- г) можно, но только на валютно-фондовой бирже

Проверим себя...



2. Зачем у банковских карточек ПИН-код?

- а) чтобы не перепутать свою карточку с чужой
- б) чтобы воспользоваться карточкой мог только ее владелец
- в) чтобы было проще найти карточку, если она потеряется
- г) чтобы твоей карточкой могли пользоваться друзья

3. Найдите соответствие между словами в столбцах 1 и 2 и составьте пары (ответ запишите в виде последовательности букв и цифр по образцу: А-1 Б-2 В-3)

1

2

- А. Облигация
- Б. Логин и пароль
- В. Касса
- Г. Акциз

- 1. Интернет-банкинг
- 2. Ценная бумага
- 3. Отделение банка
- 4. Налог

4. В банке установлены следующие курсы валют: Сколько белорусских рублей выдаст банк за 120 долларов США?

Валюта	Покупка	Продажа
Доллар США	1 рубль 92 копейки	1 рубль 95 копеек

5. Какой государственный орган в Республике Беларусь осуществляет контроль за уплатой налогов?

- а) Министерство финансов
- б) Национальный банк
- в) Министерство по налогам и сборам
- г) Министерство иностранных дел

6. Что относится к ценным бумагам?

- а) акция
- б) лотерейный билет
- в) проездной билет
- г) паспорт

7. В каких случаях предъявление паспорта обязательно?

- а) при покупке иностранной валюты в банке
- б) при продаже иностранной валюты в банке
- в) при оплате долга по кредиту в банке
- г) во всех вышеперечисленных случаях





ФОРУМ ІНАВАЦЫЙНЫХ ІДЭЙ “ТЭРЫТОРЫЯ ФІНАНСАВАЙ ГРАМАТНАСЦІ”

19 чэрвеня 2018 года на базе Дзяржаўнай установы адукацыі «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі» прайшоў форум інавацыйных ідэй «Тэрыторыя фінансавай граматынасці».


Асноўнай мэтай форума было выяўленне і распаўсюджванне інавацыйных ідэй у сферы развіцця фінансавай граматынасці, абмен педагогічным вопытам выкарыстання эфектыўных практык і пашырэнне прасторы прафесійных зносін педагогаў.

Актualнасць тэмы форума вызначаецца тым, што фінансавая граматынасць з'яўляецца адной з ключавых кампетэнцый XXI стагоддзя і сістэмная працаў гэтым накірунку дапаможа назапашванню вучнямі эканамічна карысных ведаў, якія дапамогуць ім быць паспяховымі ў жыцці. Фінансавая адукацыя з'яўляецца інавацыйным складнікам педагогікі і методыкі навучання і адлюстраваннем сучасных працэсаў

развіцця інфармацыйнага грамадства.

У форуме **прынялі ўдзел больш за 35 прадстаўнікоў педагогічнай грамадскасці з розных рэгіёнаў рэспублікі**, сярод якіх былі ўдзельнікі інавацыйных пляцовак, прадстаўнікі рэгіянальных метадычных служб і сістэмы дадатковай адукацыі дарослых. Арганізатарам форуму стаў цэнтр прафесійнага развіцця і інавацыйнай адукацыі ДУА «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі».

Адным з важных падзей форума стала прадстаўленне вопыта інавацыйных пляцовак розных устаноў адукацыі: ДУА «Рэчыцкі раённы ліцэй», ДУА «Гімназія імя Я. Купалы г. Мазыра», ДУА «Сярэдняя школа № 5 г. Слоніма», ДУА «Гімназія № 46 г. Гомеля імя Блеза Паскаля», ДУА «Сярэдняя школа № 11 г. Гродна імя генерала А.І. Антонава», ДУА «Лельчыцкая раённая гімназія», ДУА «Сярэдняя школа № 29 г. Віцебска».





ДУА «Сярэдняя школа № 2 г. Березіно» таксама стала ўдзельнікам гэтага мерапрыемства. Фарміраваннем фінансавай граматысці сродкамі ўрока падзялілася **Керына Галіна Шэркулаўна**, намеснік дырэктара, а медыяадукацыйны складнік інавацыйнага праекта прадэманстравала настаўнік беларускай мовы і літаратуры **Міхалева Надзея Сяргееўна**.

Форум стаў адкрытай пляцоўкай для абмену педагогічным вопытам развіцця фінансавай граматысці вучняў на ўроках і ў пазаўрочнай дзейнасці. У межах форуму прайшоў шэраг прэзентацый, майстар-класаў, урокаў для дарослых, правядзенне якіх дало магчымасць настаўнікам прадэманстраваць свае педагогічнае майстэрства і запазычыць новыя формы і прыёмы працы ў сваіх калег.

Начальнік цэнтра прафесійнага развіцця і
інавацыйнаадукацыі
Радзевіч Алена Уладзіміраўна

ЧЫТАЦЕ Ў НАСТУПНЫМ НУМАРЫ

Чаму ва ўсіх краінах працуе не адзін банк, а шмат розных?
Што можна рабіць з пластыкавай карткай?
У чым галоўнае адрозненне банкамата ад інфакіёска?



ДУА “Сярэдняя школа № 2
горада Березіно”
223311
вул. Мультана, 19
Электронная пошта
berezinosch2.edu@tut.by
Сайт школы
berezino2.school.by

Газета “Школьная планета”
выходзіць адзін раз у месяц.
Спецыяльны нумар газеты
“Фінансавая граматысць”
выходзіць адзін раз у чвэрць